



Сакрэты "Эканомі электрычную энергію"



Сакрэт 1: Сучасныя электрапрыборы маюць маркіроўку ўзроўню энергаспажывання. Сістэма энергетычнай маркіроўкі ўключае ў сябе 7 класаў. Пры пакупцы новай бытавой тэхнікі звяртайце ўвагу на клас энергаэфектыўнасці. Больш высокі клас (А+, А або В) азначае, што затраты электраэнергіі будуць меншыя ў параўнанні з такімі ж прыборамі больш нізкага класа (С, D, E, F, G).

Сакрэт 2: Электрычныя пліты, пральныя і пасудамыйныя машыны, камп'ютары, хатнія кінатэатры і іншая бытавая тэхніка расходуюць шмат электраэнергіі, прычым нават у становішчы "рэжым чакання" (калі апарат падключаны да сеткі і чакае сігнала ад пульта дыстанцыйнага кіравання). Не пакідайце абсталяванне ў рэжыме чакання – выкарыстоўвайце кнопкі ўключыць/выключыць на самім абсталяванні ці адключайце іх ад разеткі.

Сакрэт 3: Наладзьце свой хатні камп'ютар на эканамічны рэжым працы (адключэнне манітора, пераход у спячы рэжым, адключэнне жорсткіх дыскаў).

Сакрэт 4: Адключэнне невыкарыстоўваемых прыбораў ад сеткі (напрыклад, тэлевізара, відэамагнітафона, музычнага цэнтра) дазволіць знізіць спажыванне электраэнергіі ў сярэднім да 300 кВт×ч у год.

Сакрэт 5: Зарадная прылада для мабільнага тэлефона, пакінутая падключанай да разеткі пры адсутнасці тэлефона, спажывае 95% энергіі, у той час як усяго 5% расходуюцца непасрэдна пры яго зарадзе.

Сакрэт 6: Больш эканамічнай лічыцца кухонны посуд з тоўстым дном. Дно посуду для электрапліт павінна быць роўным і шчыльна класціся на награвальны элемент. Выкарыстанне хуткаварак сэканоміць шмат сіл, грошай і, што асабліва прыемна, часу на прыгатаванне ежы.

Сакрэт 7: Пры прыгатаванні ежы на электрычнай пліце сачыце за тым, каб дыяметр канфоркі не перавышаў дыяметр дна посуду. Гэта простае правіла засцеражэ канфорку ад паломкі, посуд - ад перагравання, а электраэнергію - ад перарасходу.

Сакрэт 8: Праверце вашу электрапліту. Калі фаерка дэфармавалася, варта неадкладна яе замяніць, паколькі пры няпоўным кантакце канфоркі з посудам таксама адбываюцца страты цяпла. Посуд з няроўным дном спажывае больш энергіі.

Сакрэт 9: Прыгатаванне ежы пад накрыўкай захавае ў вашай страве не толькі вітаміны, але і скароціць час на яе прыгатаванне ў 3 разы.

Сакрэт 10: Выкарыстоўвайце рэшткавае цяпло фаеркі і духоўкі ў электраплітах. Выключайце іх па меншай меры, за 10 мін да гатоўнасці стравы.

Сакрэт 11: Своечасова выдаляйце накіп з чайніка і награвальных прыбораў. Гэта падоўжыць тэрмін іх службы і паскорыць працэс нагрэву.

Сакрэт 12: Старайцеся кіпяціць такую колькасць вады, якая неабходна ў гэты момант, замест таго, каб дарэмна награвальваць яе «пра запас». Ведайце, вада губляе ўсе карысныя ўласцівасці з кожным наступным кіпячэннем.

Сакрэт 13: На кухні адным з самых энергаёмістых бытавых прыбораў з'яўляецца халадзільнік. Выбірайце для халадзільніка самае прахалоднае месца, пажадана каля вонкавай сцяны, але ні ў якім разе не побач з плітой.

Сакрэт 14: Самы эканамічны рэжым для халадзільніка – тэмпература + 5 градусаў і – 18 для маразільнай камеры. Павелічэнне тэмпературнага рэжыму на адзін градус павялічвае расход энергіі на 5%.

Сакрэт 15: Выкарыстоўвайце кнопку халадзільніка для хуткай замарозкі толькі пры неабходнасці, паколькі ў гэтым рэжыме расход электраэнергіі павялічваецца.

Сакрэт 16: Абавязкова варта размарожваць маразільную камеру пры наяўнасці ў ёй лёду. Тоўсты пласт лёду пагаршае астуджэнне замарожаных прадуктаў і павялічвае спажыванне электраэнергіі.

Сакрэт 17: Больш за ўсё электраэнергіі на падагрэў вады выкарыстоўвае посудамыйная і пральная машыны. Каб знізіць расход электраэнергіі, выбірайце аптымальны рэжым мыцця, сцірайце бялізну пры поўнай загрузцы машыны.

Сакрэт 18: Для мыцця сінтэтычных тканін выкарыстоўвайце рэжым мыцця ў прахалоднай вадзе. 85% энергіі пры мыцці расходуюцца на нагрэў вады да зададзенай тэмпературы.

Сакрэт 19: Велізарная колькасць электраэнергіі ідзе на асвятленне. Паклапаціцеся пра тое, каб дарма лямпы не свяціліся ў тых памяшканнях, дзе вас няма. Найбольш эфектыўна выкарыстоўвайце мясцовае, кропкавае асвятленне.

Сакрэт 20: Выкарыстоўвайце энергаберагальныя лямпы. Нягледзячы на сваю вялікую вартасць, яны спажываюць энергіі прыкладна на 80% менш, чым традыцыйныя лямпы напальвання, а служаць у 8-10 разоў даўжэй.

Сакрэт 21: Пры замене лямпы напальвання на энергаберагальную звярніце ўвагу на суадносіны магутнасці выпраменьвання і спажыванай магутнасці. Выбірайце энергаберагальныя лямпачкі з максімальнай святлоаддачай пры мінімальным спажыванні электраэнергіі.

Сакрэт 22: Адыходзячы, выключайце святло! Гэта простае дзеянне павінна стаць для вас добрай звычай, якая дапаможа сэканоміць сямейны бюджэт.

Сакрэт 23: Не грэбуйце натуральным асвятленнем. Светлыя шторы, светлыя шпалеры і столь, чыстыя вокны, умераная колькасць кветак на падаконніках павялічаць асветленасць кватэры і паменшаць неабходнасць выкарыстання штучнага асвятлення.

Сакрэт 24: Максімальна выкарыстоўвайце натуральнае асвятленне, каб менш плаціць за штучнае. Варта ўлічваць, што запыленыя вокны зніжаюць натуральную асветленасць памяшкання на 30%.

Сакрэт 25: Майце на ўвазе! Чым больш святла адлюстроўваюць сцены памяшканняў, тым менш светлавой магутнасці патрабуецца для асвятлення: гладкія белыя сцены адлюстроўваюць 80%, накіраванага на іх святла, цёмна-зялёныя-15%, у той час як чорныя адлюстроўваюць толькі 9% дзённага святла.